



УНІВЕРСІТЭТ



Пераможца V Нацыянальнага конкурсу друкаваных СМІ «Залатая літара» ў намінацыі «Найлепшая шматтыражная газета»

12 красавіка 2016 года, № 5 (2152)



У нумары:

НА ВЯРШЫНІ БІЗНЕС-АДУКАЦЫІ

Інтэрв'ю з дырэктарам ІБМТ прафесарам Уладзімірам АПАНАСОВІЧАМ з нагоды 20-годдзя навучальнай ўстановаў

Стар. 2

НАЙЛЕПШЫЯ САЙТЫ ПАДРАЗДЗЯЛЕННЯЎ БДУ

Падведзены вынікі конкурсу адкрытых адукацыйных і навуковых рэсурсаў за 2015 год

Стар. 3

ЯК БЫЦЬ З ВОПЫТАМ ПРАЦЫ?

У БДУ на Дні кар'еры-2016 свае стэнды прадставілі каля 20 кампаній

Стар. 4

Стаць часткай сям'і БДУ!

Фестываль факультэтаў БДУ прывабіў сотні абітурыентаў і іх бацькоў.

Госці даведаліся пра даступныя спецыяльнасці, задалі пытанні кіраўніцтву, пазнаёміліся са студэнцкімі арганізацыямі, лабараторным абсталяваннем і пачулі меркаванні пра вучобу ад саміх студэнтаў.

Рэктар акадэмік Сяргей АБЛАМЕЙКА ўрачыста запрасіў усіх школьнікаў паступаць у БДУ, дзе створаны ўмовы не толькі для атрымання выдатнай адукацыі, але і цікавага сацыяльнага жыцця, развіцця навукі. БДУ – гэта велізарны комплекс: 30 тыс. студэнтаў, 10 тыс. супрацоўнікаў, навуковыя інстытуты, прадыямствы, лабараторыі. Гэта самы буйны цяпер універсітэт нашай краіны. Сусветны рэйтынг заўсёды ставяць БДУ на высокіх пазіцыі. «Сёлета мы святкуем 95-годдзе нашай любімай ВУ і за гэты час з яе сценаў выйшлі ў дарослае жыццё больш за 150 тысяч маладых спецыялістаў. Сярод іх шмат вядомых ва ўсім свеце імёнаў. І мы рады вітаць новую плеяду студэнтаў. Жадаю школьнікам паспяхова здаць ЦТ. Мы вас чакаем і абяцаем вельмі цікавае і насычанае жыццё!» – зазначыў рэктар.

Чым жа можна было прыцягнуць увагу школьнікаў? Каля цэнтральнага ўваходу працавалі павільёны грамадскіх арганізацый БДУ, органаў студэнцкага самакіравання, прафкама. Тут можна было паслухаць выступленні творчых калектываў, сфатаграфавання з аніматарамі ў дзівацкіх касцюмах, упрыгожыць рукі міхендзі (роспіс хной). Гэта частка фестывалю была накіравана на знаёмства будучых студэнтаў з разнастайным пазавучэбным жыццём БДУ.

А ва ўнутраным дварыку ліцэя размясціліся стэнды факультэтаў.

Менавіта гэтая пляцоўка прыцягвала большасць публікі. Кожны з факультэтаў стараўся чымсьці прывабіць падлеткаў: студэнты з хімфака праводзілі незвычайныя вопыты са звычайнымі прадуктамі, фізфак прадэманстраваў, як з дапамогай гантэляў кружыцца на крэсле, біялагічны факультэт пазнаёміў са шкілетам, а гістфак выступаў у касцюмах рыцараў, ля павільёна ФМА завіхаліся «пчолкі», ваенфак даваў у рукі зброю, юрфак апанавалі «піраты» і г.д.

Між іншым, мерапрыемства наведвалі не толькі выпускнікі школ, але і тыя, каму паступаць праз 2-3 гады.

Любоў Ланіна, ліцэістка БДУ, 10 клас

– З навучальных дысцыплін найбольшую цікавасць ува мне выклікаюць гісторыя і грамадазнаўства. Сваю прафесійную будучыню бачу звязанай з гэтымі навуковымі галінамі. Вызначыць пэўны факультэт пакуль не магу, але схіляюся да міжнародных адносінаў або журналістыкі. Я не аднойчы публікавалася ў нашай ліцэйскай газеце, таму ўжо трохі паспытала «карэспандэнцкага хлеба». Што датычыцца фестывалю – усё цудоўна! Шмат карыснай інфармацыі, музыка, танцы. Думаю, у наступным годзе зноў прыйду сюды.

Бацькоў на фэсце было шмат. Так, **Андрэй Валер'евіч** гатовы падтрымаць любы выбар дачкі.

– Я прыйшоў з жонкай і дачкой-выпускніцай. Тое, што будзем паступаць у найлепшую ВУУ краіны, вырашылі ўжо даўно. Ліза выбірае паміж мытнай справай і маркетынгам. Праз сацыяльныя сеткі дазналіся, што БДУ праводзіць фестываль факультэтаў. Так мы апынуліся на гэтым цудоўным мерапрыемстве. Я надаў выбар дачкі не ўмешваюся, яна ў мяне выдатніца, і ў тым, што паступіць, не сумняваюся. Але тут ёсць магчымасць узважана падысці да вы-

бару прафесіі, задаць пэўныя пытанні. Гэта ж на ўсё жыццё...

У рамках мерапрыемства адбылася **анлайн-канферэнцыя для абітурыентаў з удзелам рэктара БДУ «Паступай правільна»**. Абітурыенты і іх бацькі задавалі пытанні: які прахадны бал на пэўную спецыяльнасць, колькі чалавек плануецца залічыць на бюджэтнае аддзяленне таго ці іншага факультэта, ці можа студэнт-завочнік атрымаць месца ў інтэрнаце. Ці можна атрымаць другую вышэйшую адукацыю на бюджэтнай аснове (дзённая форма)? Адказ быў: так, калі першая адукацыя аплачана са сваёй кішэнні, другую можна атрымаць за кошт дзяржавы. Але трэба здаць цэнтралізаванае тэсціраванне і, калі патрэбна, творчыя іспыты, і тады ўжо на роўных з усімі сачыць за ўступнай кампаніяй. Выключэнне складаюць выпадкі, калі другая абраная спецыяльнасць сумежная з першай. Тады фарміруюцца асобныя плыні, здаецца акадэмічная розніца, і абітурыент залічваецца на скарачаную форму навучання (3,5 гады замест 5).

Ці можа абітурыент, які паступае на завочнае аддзяленне, прэтэндаваць на бюджэтнае месца? Так, можа, калі ён працуе па спецыяльнасці або заканчваў каледж па той жа спецыяльнасці. Запіс трансляцыі можна паглядзець на сайце і на YouTube-канале БДУ.

Начальнік Галоўнага ўпраўлення вучэбнай і навукова-метадычнай работы дацэнт Людміла Хухлындзіна:

– Сёння абітурыенту намнога лягчэй арыентавацца ва ўступнай кампаніі, чым яго папярэднікам. Так, кожны з вас можа завесці на сайце БДУ свой асабісты кабінет, дзе будзе прадстаўлена ўся інфармацыя наконт колькасці паддзельных дакументаў на спецыяльнасць, якія ў каго балы, якую адзнаку ты атрымаў за творчы

іспыт і г.д. Там жа ёсць магчымасць запоўніць анкету і заяву, з раздрукаваным варыянтам можна смела ісці да прыёмнай камісіі. Нічога не бойцеся, сябры, у вас столькі патэнцыялу, столькі таленту. Прыходзьце ў БДУ, і мы дапаможам раскрыць гэты талент у кожным з вас. Толькі зараз трэба максімальна старацца, засталася ўсяго пару месяцаў, не лянуйцеся вучыцца, і ўсё ў вас атрымаецца.

На першым паверсе ліцэя БДУ працавала псіхалагічная служба, з дапамогай якой можна было прайсці прафтэсціраванне. Тут жа праходзіла выстава Галоўнага ўпраўлення навукі і працаваў стэнд прыёмнай камісіі.

Паказалі і спартыўнае жыццё ў БДУ. На сабе можна было пратэсціраваць трэнажоры.

Вікторыя Навіцкая, загадчыца вучэбнай лабараторыі кафедры фізічнага выхавання і спорту:

– У нас сярод лабараторнага абсталявання ёсць аналізатар складу цела. Гэта прыбор, які дазваляе вызначыць, колькі ў арганізме ўтрымліваецца тлушчавага кампанента, шкілетнай мускулатуры ў суадносінах да масы цела чалавека. Таксама гэты прыбор дэманструе энергазатраты арганізма. Дзякуючы яму вы можаце даведацца, ці адпавядае вашаму росту і ўзросту, напрыклад, вага.

Фестываль факультэтаў стаў пляцоўкай для навуковых распрацовак БДУ і шматлікіх праектаў.

Якія высновы тут могуць быць? Той, хто імкнецца стаць актыўным грамадзянінам сваёй краіны, той, хто хоча дасягнуць неверагодных пспехаў у палітыцы, бізнесе, культуры – наперад у БДУ! Бо Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт – гэта вялікая сям'я, стаць часткай якой могуць толькі мэтакіраваныя асобы.

Таццяна МОРВА,
Алёна ЯКАВЕНКА

Весткі з рэктарата

ПРАФЕСАРСКІ сход БДУ адбыўся 24 сакавіка. З дакладам «Пра перспектывы, праблемы і асноўныя напрамкі развіцця БДУ ў сучасных умовах» выступіў рэктар акадэмік **Сяргей Абламейка**. Былі абмеркаваны прапановы прафесарскай супольнасці па аптымізацыі адукацыйнага працэсу ў БДУ, развіцці фундаментальных і прыкладных навук, інавацыйных распрацовак ВУУ, захаванні і развіцці навуковых школ, фарміраванні высокіх прафесійных і маральных якасцяў у навучэнцаў і маладых спецыялістаў.

САКРАТАРОМ пярвічнай арганізацыі БРСМ БДУ на тры гады абраны **другакурснік гістарычнага факультэта Канстанцін Андрусевіч**. У выніковым мерапрыемстве 31 сакавіка прынялі ўдзел рэктар БДУ акадэмік Сяргей Абламейка, кіраўнік ЦК БРСМ нашай краіны Андрэй Белякоў, прадстаўнікі факультэтаў БДУ і Мінгарвыканкама.

Усяго ў выбарчай кампаніі прагаласавала 200 удзельнікаў «пярвічка» факультэтаў.

УПЕРШЫНЮ ў ліцэі БДУ з 2016 года будзе ажыццяўляцца набор у клас па профілі «*прыкладная матэматыка*» з вывучэннем матэматыкі і інфарматыкі на павышаным узроўні.

Пры гэтым школьнікам, ахвочым вучыцца па гэтым профілі, трэба будзе здаць уступныя іспыты па матэматыцы і інфарматыцы.

Такім чынам, у Ліцэі БДУ навучанне будзе ажыццяўляцца па сямі профілях: фізічны, матэматычны, прыкладная матэматыка, хіміка-біялагічны, хіміка-матэматычны, філалагічны, гісторыка-грамадазнаўчы.

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

На вяршыні бізнес-адукацыі

У красавіку Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій БДУ святкуе 20-гадовы юбілей. З гэтай нагоды мы ўзялі інтэрв'ю ў дырэктара ІБМТ – доктара фіз.-мат. навук прафесара Уладзіміра АПАНАСОВІЧА, які з'яўляецца кіраўніком інстытута з дня стварэння.

– Уладзімір Уладзіміравіч, ці думалі Вы ў 1996 годзе, калі ствараўся ў складзе БДУ спецыяльны факультэт перападрыхтоўкі кадраў па менеджмента тэхналогій, што за параўнальна невялікі час ён вырасце ў цэлы інстытут са шматлікімі праграмамі для розных спецыялістаў?

– Мы пачыналі з беларуска-амерыканскага праекта «Праграма па эканоміцы і менеджмента тэхналогій» (ПЭМТ) БДУ і Інстытута эканомікі пры ўніверсітэце Каларада, ЗША. Гэта быў цікавы праект, унікальны для Беларусі – першы сумесны адукацыйны праект з бізнес-школай ЗША. У тых часы мы наўрад ці задумваліся пра 2016, проста імкнуліся даць тое, у чым мела патрэбу наша краіна і што хацелі атрымаць нашы першыя студэнты.

Інстытут ствараўся па мадэлі заходніх бізнес-школ, калі такія школы адкрываюцца пры буйных універсітэтах. Асноўнай перадумай узнікнення інстытута паслужыла неабходнасць рыхтаваць спецыялістаў, якія маглі б кіраваць бізнесам ва ўмовах станаўлення рынкавай эканомікі Рэспублікі Беларусь.

Усе выкладчыкі праекта ПЭМТ прайшлі стажыроўку ў ЗША, вярнуўшыся, яны падрыхтавалі арыгінальныя курсы па міжнародных стандартах з выкарыстаннем прыкладаў, якія адлюстроўваюць беларускую спецыфіку. На працягу шасці гадоў выкладанне па праграмах інстытута вялося толькі на англійскай мове.

Пазней праект ПЭМТ даў імпульс першай у нашай краіне праграме MBA, якая на сёння налічвае амаль 800 выпускнікоў, што працуюць у кампаніях розных галін эканомікі Рэспублікі Беларусь.

– ПЭМТ не адзіны сумесны праект інстытута...

– Так, з 1996 па 2016 гады інстытут ажыццявіў некалькі буйных міжнародных адукацыйных праграм.

У 2000 годзе была складзена чатырохгадовая дамова з кампаніяй «Філіпс» пра пачатак сумеснага адукацыйнага праекта – праграму перападрыхтоўкі па спецыяльнасці «Інфарматыка». У рамках дамовы ў ІБМТ БДУ створана адукацыйная праграма па перападрыхтоўцы спецыялістаў у галіне стварэння сучасных праграмных сродкаў для ўбудаваных сістэм. Пасля завяршэння навучання слухачы праграмы прайшлі стажыроўку ў даследчым цэнтры кампаніі «Філіпс» у Эйндховене, Нідэрланды.

З 2006 па 2013 гады працавала



сумесная праграма па падрыхтоўцы лагістыкаў, якая стала магчымай пасля падпісання дамовы пра супрацоўніцтва паміж інстытутам і ўніверсітэтам Молдэ (Нарвегія). Выкладанне па праграме вялося на англійскай мове беларускімі і нарвежскімі выкладчыкамі, год навучання праходзіў у інстытуце і год у нарвежскім універсітэце. Слухачы праграмы атрымлівалі дыплом магістра лагістыкі ўніверсітэта Молдэ. Адбылося 6 выпускаў магістраў.

З 2007 года інстытут прызначаны каардынатарам сумеснай беларуска-нямецкай праграмы па падрыхтоўцы кіраўнічых кадраў для эканомікі Беларусі. За гэты час у рамках праекта ўжо прайшлі падрыхтоўку больш за 350 менеджараў, якія прадастаўляюць беларускія прадпрыемствы розных формаў уласнасці.

У дадзены час інстытут распачаў рэалізацыю праграмы двайных дыпламаў з універсітэтам прыкладных навук Кіменлакса (Фінляндыя). З верасня 2015 года пяць студэнтаў інстытута спецыяльнасці «Лагістыка» вучацца ў фінскім універсітэце, у выпадку паспяховага заканчэння навучання студэнты атрымаюць і беларускі, і фінскі дыпламы.

Акрамя сумесных адукацыйных праектаў, інстытут актыўна супрацоўнічае з замежнымі бізнес-школамі, дае студэнтам і слухачам інстытута магчымасць акадэмічнага абмену, удзелу ў міжнародных семінарах і трэнінгах. У наш час у рамках дамоў пра супрацоўніцтва ажыццяўляюцца праграмы абмену паміж інстытутам і ўніверсітэтамі Літвы і Латвіі. Нашы студэнты праходзяць вытворчую і перададзюльную практыку ў буйных польскіх і прыбалтыйскіх кампаніях.

Міжнароднае супрацоўніцтва заўсёды было і застаецца важным кірункам інстытута. Бо любая прафесійная дзейнасць прадугледжвае выкарыстанне сучасных падходаў, у тым ліку перадавога міжнароднага досведу. Інстытут актыўна ўдзельнічае ў праграмах выкладчыцкіх акадэмічных абменаў: запрашае выкладчыкаў замежных бізнес-школ для вядзення асобных дысцыплін і чытання гасцявых лекцый, практыкаў міжнароднага бізнесу; прадастаўляе прафесарска-выкладчыцкага складу інстытута павялічваюць кваліфікацыю, вучацца па праграмах магістратуры і аспірантуры ў замежных універсітэтах.



– Інстытут шырока вядомы і першай у нашай краіне праграмай магістратуры па спецыяльнасці «Бізнес-адміністраванне», або MBA. Праграма і сёння цікавая менеджарам і кіраўнікам кампаній нашай краіны. У чым, на Ваш погляд, сакрэт яе поспеху?

– Так, наша праграма з'яўляецца першай класічнай праграмай MBA у Беларусі. Цяпер шматлікія прыватныя навучальныя цэнтры заяўляюць у сваіх прапановах рынку праграму MBA у тым ці іншым фармаце, нават скарачаным ці дыстанцыйным. У адрозненне ад іх, мы строга прытрымліваемся стандартаў навучання праграмы MBA, якія перанялі яшчэ напачатку свайго шляху ў амерыканскіх праграм MBA. Апроч гэтага, сёння інстытут з'яўляецца адзінай у краіне ўстановай вышэйшай адукацыі, якая рэалізуе магістарскую праграму MBA у англамоўным фармаце; з 2014 года і падрыхтоўку па спецыяльнасці першай вышэйшай адукацыі «Бізнес-адміністраванне». Гэтыя праграмы забяспечваюць для нацыянальнай эканомікі падрыхтоўку менеджараў у сферы бізнесу ў адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі.

– Цяпер інстытут ажыццяўляе падрыхтоўку па шматлікіх адукацыйных праграмах. Гэта і праграмы вышэйшай адукацыі, і магістратура, і дадатковая адукацыя дарослых. Што аб'ядноўвае гэтыя праграмы?

– Большасць адукацыйных праграм інстытута – гэта праграмы, якія рыхтуюць спецыялістаў для кіравання бізнесам, і не важна кім, дзяржаўным ці прыватным. Менавіта таму сёння інстытут з'яўляецца лідарам бізнес-адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь. Бізнес-адукацыя – адмысловая галіна адукацыі, накіраваная на атрыманне патрэбных ведаў і навыкаў, неабходных для практычнай працы па стварэнні, кіраванні і развіцці бізнесу. Да выкладчыцкага складу ўстановы бізнес-адукацыі прад'яўляюцца асаблівыя патрабаванні: выкладчык павінен быць практыкам у сваёй галіне, валодаць як сучаснымі адукацыйнымі тэхналогіямі і метадыкамі навучання, так і тэхналогіямі праектнага менеджменту.

– А наколькі вялікі попыт у цэлым на выпускнікоў інстытута?

Ці сочыць ВНУ за лёсам сваіх маладых спецыялістаў?

– Зразумела, мы імкнёмся падтрымліваць зваротную сувязь з нашымі студэнтамі і слухачамі. У інстытуце створаны асацыяцыйны выпускнікоў, праходзяць сустрэчы, вядзецца анкетаванне. Мы таксама апытваем працадаўцаў, якія атрымалі нашых маладых спецыялістаў і гатовыя ацаніць іх. Гэта дапамагае карэктаваць навучальны працэс і падтрымліваць сувязь з працадаўцамі. Трэба сказаць, што выпускнікі з дыпламам ІБМТ БДУ запатрабаваны на рынку працы, многія з іх ужо маюць уласны бізнес, займаюць высокія кіраўнічыя пасады.

У інстытуце працуе Цэнтр развіцця кар'еры. Тут праводзяцца адмысловыя заняткі і мерапрыемствы, дзе студэнты вучацца пісаць і фарміраваць рэзюмэ, праходзіць выпрабавальныя інтэрв'ю. Інстытут склаў дамовы з буйнымі кампаніямі, адкуль на заняткі запрашаюцца кіраўнікі аддзелаў кадраў, спецыялісты па кіраванні персаналам.

Тут жа збіраецца інфармацыя пра вакансіі, якія студэнты могуць заняць ужо падчас вучобы, нашы выкладчыкі дапамагаюць склаці ахвочым рэзюмэ і нават, калі працадаўца згодны, прыходзяць з імі на сумоўе.

– Інстытут вядомы актыўным выкарыстаннем электронных тэхналогій у адукацыйным працэсе. Якім чынам атрымалася заняць адну з першых пазіцый сярод іншых ВНУ?

– Паспяховасці ўкаранення тэхналогій электроннай адукацыі спрыяла некалькі фактараў. Некаторыя з іх:

• наяўнасць уласнай сістэмы ІТ-рэсурсаў

• доступ да сістэмы маюць усе студэнты, слухачы, выкладчыкі і супрацоўнікі інстытута

• узровень выкарыстання інтэрактыўных тэхналогій дыстанцыйнага навучання носіць масавы і абавязковы характар

• дзейная сістэма карпаратыўнага навучання выкладчыкаў у галіне ІКТ і тэхналогій электроннага навучання.

– Вы з'яўляецеся старшынёй Асацыяцыі бізнес-адукацыі, у якую ўваходзяць практычна ўсе вядучыя ВНУ краіны, якія прапануюць адукацыйныя праграмы ў галіне бізнес-кіравання. Можа,

у Вас ужо склалася ўяўленне пра праблемы бізнес-адукацыі і стратэгіі яго развіцця?

– Станаўленне і развіццё нацыянальнай сістэмы бізнес-адукацыі ў прыняцце ідзе ў рэчышчы глабальных тэндэнцый, але, на жаль, з адставаннем і часцяком супярэчліва.

Шмат у чым працэс стрымлівае празмерны ўзровень уцягнутасці бізнес-адукацыі ў традыцыйную акадэмічную сістэму вышэйшай адукацыі. У выніку наш кірунак зарэгуляваны мноствам палажэнняў і інструкцый, якія не ўлічваюць спецыфіку гэтага сегмента, а часцяком і наўпрост супярэчаць прызначэнню ў свеце фармату падрыхтоўкі кіраўнічых кадраў.

Не задавальняе нас і сітуацыя з выпускнікамі другой ступені вышэйшай адукацыі – практыка-арыентаванай магістратуры. Сама магістратура была ўведзена Кодэксам пра адукацыю ў 2010 годзе, а вось статус яе выпускнікоў дагэтуль невыразны. Нацыянальнае заканадаўства «не бачыць» адрозненняў пры найманні на працу спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй і тымі, хто атрымаў статус магістра.

Паскорыць працэс развіцця бізнес-адукацыі магло б стварэнне на базе нашага інстытута Нацыянальнага інстытута бізнесу, які працуе па міжнародных стандартах. Гэта структура ўзяла б на сябе не толькі функцыі навучальна-метадычнага забеспячэння дадзенага сегмента вышэйшай адукацыі, стварэння і апрабачы перадавых адукацыйных тэхналогій, падрыхтоўкі выкладчыкаў, але і каардынатар па распрацоўцы дзяржаўнай праграмы падрыхтоўкі кіраўнічых кадраў па прыярытэтных напрамках рынкавай эканомікі.

– Што Вы лічыце галоўным дасягненнем інстытута за 20 гадоў?

– За 20 гадоў паспяховага развіцця інстытут падрыхтаваў для беларускай эканомікі больш чым 12 тысяч спецыялістаў у галіне бізнес-кіравання. Мы выраслі з невялікага міжнароднага праекта з групай магістрантаў у 20 чалавек да інстытута, у якім штогод навучаецца больш за 3 тысяч чалавек. Самае важнае для нас – гэта ўдалы кар'еры нашых выпускнікоў, іх устойлівы прафесійны рост і развіццё.

Гутарыла
Таццяна ЗАЙКОЎСКАЯ

КОНКУРСЫ

Найлепшыя сайты БДУ

Ва ўніверсітэце вызначаны найлепшыя сайты факультэтаў (інстытутаў) і іншых падраздзяленняў 2015 г.

Праводзіўся конкурс па трох намінацыях. У намінацыі «Адкрытыя адукацыйныя і навуковыя рэсурсы факультэтаў (інстытутаў)» першае месца падзялілі фізічны факультэт і ФПМІ. На другім месцы хімічны і біялагічны факультэты. На трэцім месцы – гістарычны і юрыдычны факультэты.

У намінацыі «Адкрытыя адукацыйныя і навуковыя рэсурсы іншых падраздзяленняў» на першым месцы размясцілася Фундаментальная бібліятэка. На другім месцы – Галоўнае ўпраўленне навукі.

У намінацыі сярод навукова-даследчых устаноў першае месца дасягнула НДІ фізіка-хімічных праблем.

Да кожнага пункта былі свае праграмы і ўмовы.

«У першай намінацыі конкурс праводзіўся па трох групах параметраў: вэбаметрычных (займае палову вагавага каэфіцыенту), навукаметрычных і статыстычных дадзеных (па студэнтах і выкладчыках). А для астатніх дзвюх намінацый – толькі па вэбаметрычных», – тлумачыць Уладзімір Галынскі, намеснік начальніка ГУВНМР.

Група вэбаметрычных параметраў самая важная. Па-першае, з дапамогай тэматычнага індэкса цытавання – тэхналогіі пошукавай сістэмы «Яндэкс» – вызначаецца аўтарытэнасць інтэрнэт-рэсурсу праз колькасць спасылкаў з іншых сайтаў. Па-другое, у вэбаметрычных параметрах уваходзіць колькасць прайндэксаваных старонак інтэрнэт-рэсурсу ў пошукавых сістэмах Google і «Яндэкс». Па-трэцяе, улічваецца колькасць дакументаў, размешчаных у электроннай бібліятэцы БДУ, паколькі 90% дакументаў з ЭБ БДУ трапляе ў Google Scholar і тым самым падывае рэйтынг БДУ. Такім чынам, можна прааналізаваць уклад факультэтаў у рэйтынг БДУ.

	Агульны рэйтынг (сумарнае значэнне)	Вэбаметрычныя параметры	Навукаметрычныя параметры	Статыстычныя дадзеныя
Фізічны факультэт	778	847	975	796
ФПМІ	758	912	778	734
Хімічны факультэт	738	863	850	685
Біялагічны факультэт	705	860	684	693
Гістарычны факультэт	689	947	275	800
ММФ	680	776	798	664
Юрыдычны факультэт	679	977	142	812
ФМА	677	959	89	899
Філалагічны факультэт	671	907	140	945
Эканамічны факультэт	670	844	498	742
Факультэт журналістыкі	650	933	117	799
РФІКТ	635	755	748	541
ФФСН	614	806	304	749
Геаграфічны факультэт	576	695	437	705
ФСК	521	768	23	660

«Першае месца падзялілі паміж сабой фізічны факультэт і ФПМІ. Але гэта не значыць, што па ўсіх параметрах яны былі найлепшымі. Так, самы вялікі індэкс тэматычнага цытавання мае юрфак, а гістафак можа ганарыцца самай вялікай колькасцю прайндэксаваных старонак. Аднак толькі пры сумяшчэнні ўсіх складнікаў вызначаецца самы лепшы факультэт», – расказвае Уладзімір Галынскі.

Група навукаметрычных параметраў галоўным чынам дапамагае сачыць за колькасцю навуковых артыкулаў у Scopus, якія апублікавалі супрацоўнікі факультэтаў, а таксама за колькасцю штатных работнікаў з высокім h-індэксам у розных рэфератывых базах дадзеных. H-індэкс (індэкс Хірша) з'яўляецца адным з паказчыкаў навуковай працы вучонага.

З дапамогай статыстычных дадзеных вылічваецца працэнт выкладчыкаў з вучонай ступенню, працэнт замежных студэнтаў і колькасць выкладчыкаў, запрошаных у БДУ з іншых краін.

«Большасць міжнародных рэйтынгаў улічваюць гэты параметр. Чым больш замежных студэнтаў вучыцца ва ўніверсітэце, тым больш папулярным лічыцца сама ВНУ, тым больш высокія ступені ў рэйтынгах яна можа займаць», – сцвярджае Уладзімір Галынскі.

У дзвюх іншых намінацый улічвалі толькі групу вэбаметрычных параметраў. Між іншым, каб ўдзельнічаць у конкурсе, не трэба было падаваць аніякіх заяў. Усе інтэрнэт-рэсурсы аўтаматычна прымалі ўдзел у спаборніцтве.

«Для таго, каб падняцца ў рэйтынгах, патрэбна мець як мага больш спасылкаў на свой сайт, і на апублікаваныя навуковыя працы. Рабіць новы карыстальны кантэнт, цікавыя матэрыялы, размяшчаць іх на сваім рэсурсе; праводзіць мерапрыемствы, пра якія будуць гаварыць у сеціве. Чым больш будзе ўнікальнай інфармацыя, тым лепей», – раіць Уладзімір Міхайлавіч.

Наогул, гэты конкурс праходзіць з 2012 года. Але ў такім шырокім фармаце першы раз. Раней яго праводзілі выключна па вэбаметрычных параметрах у адпаведнасці з Webometrics.

Для таго, каб пашырыць прадстаўленасць БДУ ў міжнародных рэйтынгах, вядзецца супрацоўніцтва з Расійскім індэксам навуковага цытавання. Апошні будзе аналізаваць не толькі патэнцыял БДУ як цэлага комплексу, але і асобных яго падраздзяленняў. Акрамя таго, абмяркоўваецца магчымасць разгорнутай падпіскі на рэфератывыя базы Scopus і Web of Science для навукоўцаў БДУ.

Таццяна МОРВА

Студэнцкая навука

Падведзены вынікі конкурсу «Найлепшая студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя БДУ» за 2015 год.

Галоўную прэмію конкурсу «Найлепшая СНДЛ БДУ» атрымала «ГІС-лабараторыя», якую ўзначальвае дацэнт кафедры глебазнаўства і зямельных інфармацыйных сістэм геаграфічнага факультэта БДУ **Дзмітрый Курловіч**.

Акрамя таго, у намінацыі «Унёсак СНДЛ ва ўдасканаленне навукава-працэсу» найлепшымі прызнаны дацэнт кафедры радыяцыйнай хіміі і хіміка-фармацэўтычных тэхналогій хімічнага факультэта, кіраўнік лабараторыі «Хімія высокіх энергій» **Святаслаў Брынкевіч** і дацэнт кафедры інфармацыйных тэхналогій ФСК, кіраўнік лабараторыі «Камп'ютарны дызайн» **Сяргей Царык**.

У намінацыі «Унёсак СНДЛ у падрыхтоўку кадры вышэйшай кваліфікацыі» перамогу атрымалі дацэнт кафедры матэматычнага мадэлявання і аналізу дадзеных ФПМІ, кіраўнік лабараторыі «Камп'ютарны аналіз дадзеных і мадэлявання» **Уладзімір Малогін** і дацэнт кафедры гісторыі Беларусі новага і найноўшага часу гістарычнага факультэта, кіраўнік лабараторыі «Гісторыя Беларусі XIX-XX стагоддзяў» **Віталь Макаравіч**.

У катэгорыі «Навукова-даследчая і інавацыйная дзейнасць» перамога прысуджана дацэнту кафедры біяфізікі фізічнага факультэта, кіраўніку студэнцкай лабараторыі «Біяфізікі і клеткавых тэхналогій» **Паўла Булаю** і дацэнту кафедры міжнароднага турызму ФМА кіраўніку лабараторыі «Інавацыйныя тэхналогіі ў турызме» **Вользе Магзавой**.

У намінацыі «Дзейнасць СНДЛ па прыцягненні фінансавання» най-

лепшымі сталі прафесар кафедры фізічнай электронікі і нанатэхналогіі ФРКТ, кіраўнік лабараторыі «Нанатэхналогіі і камп'ютарнага мадэлявання» **Фадзей Камароў** і дацэнт кафедры тэорыі літаратуры філалагічнага факультэта, кіраўнік лабараторыі «Фалькларыстыка» **Вольга Прыемка**.

Найлепшая станоўчая дынаміка за апошнія тры гады адзначана ў СНДЛ «Паўправадніковыя лазеры», якую ўзначальвае прафесар кафедры квантавай радыёфізікі і оптаэлектронікі ФРКТ **Аляксандр Афоненка**.

Акрамя таго, камісія рэкамендавала СНДЛ «Хімія высокіх энергій» да ўдзелу ў конкурсе спецфонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў.

Усяго ў спаборніцтве ўдзельнічала 40 супрацоўнікаў БДУ.

Паводле інфармацыі Галоўнага ўпраўлення навукі

АБ'ЯВЫ

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ АБ'ЯВЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ ПАСАД:

ДАЦЭНТАУ КАФЕДРАУ: лазернай фізікі і спектраскапіі, літаратурна-мастацкай крытыкі, тэорыі і метадалогіі журналістыкі, дызайну, культуралогіі, менеджменту і эканомікі сацыяльнай сферы.

СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАУ КАФЕДРАУ: раманскага мовазнаўства, англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў, літаратурна-мастацкай крытыкі, медыялогіі і вэб-журналістыкі, дызайну, камп'ютарнай лінгвістыкі і лінгвадыдактыкі, менеджменту і эканомікі сацыяльнай сферы, англійскай мовы гуманітарных факультэтаў.

ВЫКЛАДЧЫКАУ КАФЕДРАУ: нямецкай мовы, дызайну, тэорыі і практыкі перакладу, тэорыі і метадыкі выкладання рускай мовы як замежнай.

Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб'явы.

Адрас: 220030, г. Мінск, вул. Бабруйская, 5 а, упраўленне кадры, тэл. 209-54-36.

НДІ ПРЫКЛАДНЫХ ФІЗІЧНЫХ ПРАБЛЕМ ІМЯ А.Н. СЕУЧАНКІ БДУ

АБ'ЯВЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ ПАСАД:

НАВУКОВАГА СУПРАЦОЎНІКА па спецыяльнасці прыборы і метады эксперыментальнай фізікі.

МАЛОДШАГА НАВУКОВАГА СУПРАЦОЎНІКА па спецыяльнасці прыборы і метады эксперыментальнай фізікі (2).

МАЛОДШАГА НАВУКОВАГА СУПРАЦОЎНІКА лабараторыі па спецыяльнасці фізічная электроніка.

Тэрмін конкурсу – месяц з дня апублікавання аб'явы.

Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 7, тэл. 212-48-43

ІНСТЫТУТ ТЭАЛОГІІ ІМЯ СВЯТЫХ МЯФОДЗІЯ І КІРЫЛЫ БДУ

АБ'ЯВЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ ПАСАДЫ

ПРАФЕСАРА кафедры тэалогіі.

Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб'явы.

Адрас: 220030 г. Мінск праспект Незалежнасці, 24, каб. 209, адрэал кадры. Тэл. (+375-17) 327-55-71.

НАШЫ ЮБІЛЯРЫ

2 красавіка Мікуловіч Уладзімір Іванавіч, дацэнт кафедры радыёфізікі і лічбавых медыятэхналогій

3 красавіка Біноў Ігар Мікалаевіч, дацэнт кафедры вэб-тэхналогій і камп'ютарнага мадэлявання

4 красавіка Байнеў Валерыі Фёдаравіч, загадчык кафедры інавацыйнага менеджменту

6 красавіка Патаповіч Ала Іванавіч, вядучы навуковы супрацоўнік НДЛ фізіялогіі

8 красавіка Малюковіч Святлана Дзяменцеўна, дацэнт кафедры замежнай літаратуры

10 красавіка Сямак Ігар Віктаравіч, загадчык кафедры біяхіміі

10 красавіка Салей Алена Анатольеўна, дацэнт кафедры грамадзянскага права

12 красавіка Мельнікаў Алег Ісідоравіч, прафесар кафедры матэматычнай кібернетыкі

13 красавіка Градзюшка Аляксандр Аляксандравіч, дацэнт кафедры медыялогіі і вэб-журналістыкі

14 красавіка Масцяніца Уладзімір Станіслававіч, дацэнт кафедры аналітычнай эканомікі і эканаметрыкі

15 красавіка Хухлындзіна Людміла Міхайлаўна, начальнік Галоўнага ўпраўлення вучэбнай і навукова-метадычнай работы

15 красавіка Басва Ганна Іванавіч, дэкан факультэта павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі

18 красавіка Прыемка Вольга Віктаравіч, дацэнт кафедры тэорыі літаратуры

27 красавіка Швакава Алена Мікалаеўна, начальнік упраўлення прававой работы

28 красавіка Лявоў Мікалай Мікалаевіч, дацэнт кафедры функцыянальнага аналізу

30 красавіка Багдановіч Ірына Эрнстаўна, дацэнт кафедры гісторыі беларускай літаратуры

БДУ ў СМІ БЕЛАРУСІ

Больш за 50 лялек з 47 краін прадставілі на тэматычнай выставе ў БДУ – БелТА, studlive.by, радыё «Сталіца» (01.03), edu.gov.by (03.03), АНТ/Наша Рэспубліка, радыё «Беларусь», СТБ (05.03), minsknews.by, belnovosti.by (07.03), prof-life.by, БТ-1, Мінск-ТБ (10.03).

Трохдзённым міжнародным семінарам-практыкум «Зімовая школа студэнцкай журналістыкі» прайшоў у БДУ – «Звязда», zviatda.by (03.03), БелТА, БТ-1, Мінск-ТБ (05.03).

Медаль «За працоўныя заслугі» ўзнагароджаны дырэктар Цэнтра сацыяльных і палітычных даследаванняў БДУ Давід Ротман – АНТ, БТ-1, megacat.by, БелТА (02.03), sb.by, zviatda.by, «Звязда», «Рэспубліка» (03.03).

Цуд-капсулу для аднаўлення біялагічнага патэнцыялу арганізма чалавека распрацавала дэканамічнага факультэта БДУ Алена Куранава – soyuz.by (29.02), 1 Нацыянальны канал Беларускага радыё (01.03), Мінск-ТБ (02.03), БТ-1 (07.03), zviatda.by (09.03).

Славянскае свята Масленіцу адзначылі ў БДУ – belnovosti.by, БелТА, ej.by, budakosh.by, moyby.com (08.03), minsknews.by, belniva.sb.by (09.03), studlive.by, zviatda.by, радыё «Сталіца», АНТ, Мінск-ТБ, БТ-1 (10.03).

Школа краўдфандынгу «Вулей ідэй» упершыню адкрылася ў БДУ – БелТА, радыё «Сталіца», kv.by, megacat.by (08.03), marketing.by, aif.by, sb.by, socnews.by, 09.03, БТ-1, СТБ (10.03) inno.gomel.by (11.03), ecopress.by (12.03), marketing.by (14.03).

Конкурс прыгажосці «Miss International BSU-2016» сярод студэнтак БДУ з ліку замежных грамадзян прайшоў у БДУ – megacat.by (09.03), studlive.by, tut.by (10.03), minsknews.by, БелТА, toptj.com, БТ-1, Мінск-ТБ, zviatda.by (18.03), budny.by (21.03).

БДУ прадставіў навукова-тэхнічныя распрацоўкі на XXII Міжнароднай выставе-кангрэсе «Высокія тэхналогіі. Інавацыі. Інвестыцыі» (HITECH-2016) – megacat.by (13.03), minsknews.by, soyuz.by (14.03).

У Ліцэі БДУ пасляхова апрабаваны адукацыйны эксперымент – ТРА «Саюз», zviatda.by, «Звязда», Мінск-ТБ (17.03).

Перакурніца юрыдычнага факультэта БДУ Дар'я Блашкова выйграла агульны залік юніёрскага Кубка міжнароднага саюза біятланістаў – tut.by, АНТ, pressball.by, tut.by, радыё «Сталіца» (20.03), biathlonworld.com, БелТА, noc.by (21.03), sportpanorama.by, zviatda.by (22.03), biathlon.ru (23.03), zn.sb.by (24.03).

У БДУ стартаваў конкурс для старшакласнікаў «Фінансавана-эканамічная пісьменнасць выпускнікоў» – БелТА, радыё «Сталіца», moyby.com, belnovosti.by, naviny.by (20.03).

Фэст факультэтаў прайшоў у БДУ – interfax.by, ecopress.by (15.03), minsknews.by (17.03), sputnik.by, БелТА, радыё «Сталіца», mail.ru (20.03), tut.by, edu.gov.by, радыё «Сталіца» (21.03), «Рэспубліка», zviatda.by (22.03), mk.by, unistar.by, megacat.by (23.03), «Рэспубліка» (24.03).

«Дзень кар'еры – вясна 2016» адбыўся ў Беларускай дзяржаўнай універсітэце – БелТА (28.03), minsknews.by, mir.pravo.by (29.03), БТ-1, АНТ, СТБ, Мінск-ТБ, tut.by (30.03).

Свята «Наўруз байрам» адзначылі ў БДУ – minsknews.by (22.03), БелТА, Радыё «Сталіца», БТ-1 (25.03).

Чацвёрты фэст моў прайшоў на філалагічным факультэце БДУ – tut.by (22.03), megacat.by (23.03), sputnik.by, tut.by, zviatda.by (25.03), БелТА, СТБ (26.03).

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

Як быць з вопытам працы?

30 сакавіка ў галоўным корпусе БДУ адбыўся Дзень кар'еры. Свае стэнды прадставілі каля 20 кампаній у транспартна-лагістычнай, банкаўскай, юрыдычнай і ІТ сферах.

Тут студэнты маглі дамовіцца з працадаўцам на конт месца праходжання практыкі, стажыроўкі, даведацца больш пра палітыку кампаніі і г. д. У праграме мерапрыемства была прадугледжана прэзентацыя сайта для навучэнцаў/выпускнікоў БДУ «CV.BSU.BY». Праект быў запушчаны на базе факультэта радыёфізікі і камп'ютарных тэхналогій. Пакуль свае рэзюмэ там могуць размясціць толькі студэнты/выпускнікі факультэтаў механіка-матэматычнага, фізічнага і радыёфізікі і электронікі. Паступова да праекта будуць далучацца і іншыя факультэты. Для студэнтаў былі арганізаваны майстар-класы па напісанні рэзюмэ, паспяховым праходжанні сумоўя, арганізацыі працоўнага працэсу і інш.

Кацярына Ліхтаровіч, PR-менеджар кампаніі «Работа TUT.BY»:

– Найбольшую складанасць пры напісанні рэзюмэ ў студэнтаў выклікае частка, дзе трэба пазначыць вопыт працы. Але не спяшайцеся ставіць прочырк – гэта самае горшае, што вы можаце зрабіць. Пастарайцеся ўспомніць, магчыма, вы пісалі курсавую, дзе фігуравала назва кампаніі, у якую вы працаўладкоўваецеся. Будзе не лішнім пазначыць вопыт фрылансу, прыкласці рэкамендацыі з мінулага месца працы (нават калі гэта была падпрацоўка не па спецыяльнасці). Прыводзьце рэальныя



лічбы, напрыклад, я падрыхтавала 10 публікацый на пэўную тэму і г. д. Абавязкова адсочвайце напаўненне вашай асабістай старонкі ў сацыяльных сетках. Навошта гэта рабіць? Сучасныя працадаўцы амаль заўсёды праглядаюць «профіль» прэтэндэнта на пасаду. Бывалі выпадкі, калі чалавека ўжо збіраліся афармляць у штат, а з-за такой дробязі ў апошні момант адмаўлялі.

Максім Акулёнка, спецыяліст па наборы кадраў у кампаніі Ernst&Young:

– Штогод мы набіраем каля 60 студэнтаў-стажораў. Практыка апошніх 4 гадоў паказвае, што працэнтаў 70 з іх запрашаюцца да далейшага супрацоўніцтва. Адна з кандыдатаў на месца стажора ў нашай кампаніі адбываецца наступным чынам: вы пакідаеце

заяўку на нашым сайце і атрымліваеце запрашэнне на тэсціраванне. Праводзіцца маніторынг вашых ведаў у сферы бухгалтарскага ўліку, ацэньваецца ўзровень ведання англійскай мовы, уважлівасць пры працы з лічбамі. Пасля гэтага спраўдзіліся з заданнямі – прымаецеся ў каманду стажораў. Далей вы праходзіце тыднёвы інтэнсіўны трэнінг, дзе вас знаёмяць з простымі аўдытарскімі працэдурамі, расказваюць пра палітыку кампаніі і г. д. Пасля навучання стажоры на рэальных праектах адточваюць атрыманыя веды. Стажыроўка доўжыцца тры месяцы. Удзельнікі атрымліваюць стыпендыю (каля двух мільёнаў), плюс дзейнічае бонусная праграма. Акрамя стажорства мы прапануем студэнтам прайсці ў нас практыку.

Сярэдні ўзрост нашага калектыву – 25 гадоў, таму камунікатыўнага бар'еру ніякага быць не можа. Усё падкажам, навучым, а можа, яшчэ і на працу возьмем.

Таццяна Аксюцік, кансультант аддзела кадраў у транспартна-лагістычнай кампаніі Asstra:

– Мы прымаем студэнтаў усіх курсаў на практыку, час ад часу арганізуем стажыроўкі. Для студэнтаў 5 курса ў нас ёсць вакантная пасада асістэнта-экспедытара. Галоўнае патрабаванне – свабоднае валоданне англійскай мовай. Гэта неblaгі старт, таму спрабуйце.

Таццяна Сякацкая, студэнтка факультэта міжнародных адносінаў БДУ:

– Я кожны год імкнуся наведаць падобныя мерапрыемствы ў спадзяванні прыкмеціць нешта цікавае для сябе. Але мяне як прадстаўніцу гуманітарнай спецыяльнасці не задавальняе той набор прапановаў. Ну, дапусцім, МТБанк запрашае на пасаду кансультанта ў кантакт-цэнтр, дзе-нідзе праскочваюць вакансіі, звязаныя з PR – і ўсё. Трэба пашыраць колькасць прадстаўленых кампаній і старацца адпавядаць інтарэсам студэнтаў розных спецыяльнасцяў.

Увогуле, тыя студэнты, якія не паленваліся пацкавіцай вакансіямі, у любым выпадку займелі для сябе пэўнае разуменне пра патрэбныя якасці і навыкі, а таксама атрымалі арыенцыю на рынку працы. Калі ж колькасць такіх матываваных студэнтаў будзе расці, то мерапрыемствам зацікавіцца яшчэ большая колькасць кампаній. Хацелася б, каб гэта заканамернасць пацвердзілася ўжо на наступным Дні кар'еры. Да хуткіх сустрэч!

Алена ЯКАВЕНКА

ШКОЛА АКТИВУ

Апошнія два дні сакавіка ў САК «Брыганціна» паўсюль было чуваць ўсхваляваных актывістаў самай масавай моладзевай арганізацыі БДУ – БРСМ. І нездарма: прычынай гэтаму было важнае мерапрыемства ў жыцці «пярвічкі» – выбар яе сакратара, кіраўніка, які будзе шукаць шляхі паляпшэння працы арганізацыі і рэалізоўваць патэнцыял студэнтаў.

Дзелава грамадска-адукацыйная кампанія «Твой выбар» сабрала больш за 200 чалавек. Зрабіць такі выбар – значыць вырашыць свой шлях на тры гады наперад, а гэта задача не з лёгкіх. Паказаць арганізацыі неабходны кірунак, знайсці маладых і таленавітых, якія не баяцца цяжкасцяў і гатовы быць апорай для арганізацыі і падтрымкай для яе членаў – усё гэта павінен рабіць сапраўдны кіраўнік.

На пасаду сакратара БРСМ БДУ прэтэндавалі Канстанцін Андрусевіч (2 курс, гістфак), Станіслаў Пінчук (4 курс, ваенфак), Алена Саламевіч (5 курс, хімфак) і Аляксандр Якуценя (5 курс, юрфак). Барацьба абяцала быць напружанай. За плячыма кандыдатаў і іх штабаў – тыдні падрыхтоўкі, каб даказаць, што яны найлепшыя.

У БРСМ новы лідар

Пачалася «Брыганціна» з так званых «стэндапа» цяпер ужо былога сакратара. Яўген Харук распавёў, якую нішу ў яго жыцці заняў за гэтыя гады БРСМ БДУ, і паабяцаў, што і пасля перадачы паўнамоцтваў гэты перыяд застанеца самым яркім момантам у яго жыцці.

А адразу пасля абеду ў выбаршчыкаў з'явілася магчымасць пазнаёміцца бліжэй з кандыдатамі падчас серыі круглых сталаў і майстар-класаў «Будучыня БРСМ БДУ ў канкурэнтным асяроддзі самакіравання». Карціну дапоўніла прэзентацыя кандыдатамі сваіх перадавыбарных праграм, напрыканцы якой ужо можна было скласці амаль цэльнае ўяўленне, як яны бачаць развіццё арганізацыі.

Увечары з'явілася магчымасць для кандыдатаў прадэманстраваць, а для іншых – ацаніць іх творчыя здольнасці.

Былі арганізаваны прадстаўленне нумароў з праглядам відэаролікаў. Кожны падышоў да задання адказна і крэатыўна. Гэта заўважыла і публіка, якая сапраўды атрымлівала асалоду на працягу ўсяго вечара і не шкадавала далоняў для шчырых апладысментаў. Скончылася праграма перадапошняя



Канстанцін Андрусевіч

сакавіцкага дня рэтрадыскатэкай «Back in BSSR».

Час у «Брыганціне» ляціць не заўважна. Надшоў той дзень, калі трэба было зрабіць свой выбар. У кандыдатаў былі яшчэ магчымасці паказаць сябе на прэс-канферэнцыі і на дэбатах, дзе ім трэба было адказаць на ўсе пытанні. А

стэнды, размешчаныя ў холе, давалі інфармацыю зацікаўленым выбаршчыкам і быццам няўзнімагадвалі ўсім пра мэту прыезду ў «Брыганціну».

Не абышлося і без ганаровых гасцей. Пры знававай падзеі прысутнічалі рэктар БДУ С. У. Абламейка, прарэктар У. В. Суворай, першы сакратар ЦК ГА «БРСМ» А. Э. Белякоў, а таксама прадстаўнікі адміністрацыі факультэтаў. Усе яны адказвалі на пытанні студэнтаў, жадалі поспехаў, перажывалі, падаецца, не менш, а то і больш за ўсіх прысутных і, канешне, раілі зрабіць правільны выбар.

Надышоў час галасавання. Барацьба была сур'ёзнай. Другі раз у гісторыі выбараў сакратара БРСМ БДУ ўсё не вырашылася з першага разу (Андрусевіч – 67, Саламевіч – 49, Якуценя – 32 галасоў). У другі тур галасавання выйшлі Алена Саламевіч і Канстанцін Андрусевіч. Пакутлівыя хвіліны чакання перад абвешчаннем вынікаў, напружанне аўдыторыі да апошняга, нарэшце абвешчэнне вынікаў галасавання – уся «Брыганціна» замерла... новы сакратар БРСМ БДУ... АНДРУСЕВІЧ КАНСТАНЦІН!!!

Студэнт гістфака скарыў усіх сваім «вялікім партфелем і скарачанымі штанамі» і атрымаў такую няпростую перамогу. Жадаем яму далейшых поспехаў!

Тыя дні былі асаблівымі. Столькі эмоцый «Брыганціна» не бачыла даўно: слёзы і смех, крыўда ад таго, што наступіў канец «эпохі Харука», і радасць, што наперадзе яшчэ столькі ўсяго новага, невядомага і ад таго яшчэ больш цікавага. Мяркую, што кожны адчуў сябе часткай вялікай сям'і БРСМ БДУ.

Таццяна Федарэнка, кіраўнік перадавыбарнага штаба Канстанціна Андрусевіча:

«БРСМ БДУ стаў сапраўды важнай часткай майго жыцця за яшчэ няпоўны год, што я знаходжуся ў арганізацыі. А ўсё гэта дзякуючы Кастусю. Менавіта ён паказаў мне, што такое БРСМ. Ды і не толькі мне.

Але самае галоўнае – ён літаральна ўзнавіў пярвічку гістфака і падняў планку настолькі высока, наколькі гэта было магчыма. А гэта натхняе і прымушае задумацца. Я не ведаю чалавека больш адказнага і патрабавальнага да сябе. Чалавека, які не проста кажа, а робіць. І максімальна.

Канстанцін Андрусевіч – гэта чалавек, якога адначасова ведаеш вельмі добра і не ведаеш зусім. Відавочна, з моцным патэнцыялам. Але ў адным можна быць цалкам упэўненым: гэта чалавек, які ў свае 18 стаў сакратаром БРСМ БДУ, а значыць зробіць і немагчымае магчымым».

Паліна ЛЕАНОВІЧ

Чытайце цалкам на gazeta.bsu.by

